


Першы купалавец

Яркую старонку ў гісторыю беларускай тэатральнай культуры ўпісаў адзін з самых адметных дзеячаў прафесійнага нацыянальнага сцэнічнага мастацтва выдатны рэжысёр Фларыян Ждановіч, з дня нараджэння якога нядыўна споўнілася 140 гадоў.

Нарадзіўся ён у Мінску, вучыўся ў Мінскім рэальным вучылішчы. Захапіўшыся тэатрам, паступіў у драматычную школу ў Варшаве. Некаторы час працаваў акцёрам у Мінску ў польскай трупе (пры спартыўным таварыстве «Сокал»). 6 студзеня 1907 года пасля заканчэння спектакля выступіў з публічнай дэкламацыяй вершаў Я. Купалы і Я. Коласа. Яго звольнілі, аднак працягваў свою справу і разам з сябрамі падрыхтаваў і правёў вечарыну «Беларускі кірмаш», дзе гучалі вершы і песні на беларускай мове.

Летам 1907-га арганізаваў драматычны гурток, удзельнікамі якога была пастаўлена п'еса М. Крапіўніцкага «Па рэвізіі». Спектакль адбыўся ў в. Старое Сяло Мінскага павета. У канцы чэрвеня 1911-га ў Мінску выступала Першая беларуская трупа І. Буйніцкага. Пасля сустрэчы Фларыяна Ждановіча з яе кірауніком вырашылі арганізаўваць новы драматычны калектыв у Мінску. Падрыхтоўку рэпертуару даручылі Ф. Ждановічу. Ён зрабіў інсцэніроўкі твораў Э. Ажэшкі «Хам» і «У зімовы вечар» (ставілася пад назвай «Рысь»). Аснову калектыву склалі найлепшыя удзельнікі яго драматычнага гуртка

Фота з сайта bis.nlb.by



Фларыян Ждановіч.

і трупы І. Буйніцкага. Летам 1913 года ўдзельнікі трупы пачалі рэпетіраваць п'есу Я. Купалы «Паўлінка». Прэм'ера спектакля адбылася 15 жніўня 1913-га ў мястэчку Радашковічы. Паказ меў поспех, на ім прысутнічаў аўтар п'есы.

Адразу пасля вяртання ў Мінск артысты правялі сход, на якім кірауніком трупы выбралі Ф. Ждановіча. Ён пачаў актыўную дзейнасць, аднак у хуткім часе пакінуў Беларусь. Працаваў у Ялце ў рускім тэатры. У жніўні

1914 года быў прызваны ў армію. У Мінск вярнуўся ў пачатку красавіка 1917-га. Сабраў артыстаў, якія пачыналі з ім працаваць у 1913-м, запрасіў новых выкананцаў. 23 красавіка ў памяшканні Мінскага гарадскога тэатра былі паказаны пастаноўкі «Паўлінка» і «Рысь». Затым прыйшлі спектаклі ў клубе «Беларуская хатка»: 27 красавіка сыгралі «Сягонняшня і даўнейшыя» К. Буйло, 28 красавіка — «Пашыліся ў дурні» М. Крапіўніцкага. У маі Ф. Ждановіч быў выбраны мастацкім кірауніком і рэжысёрам Першага таварыства беларускай драмы і камедыі, у якое ўвайшлі ўдзельнікі драматычных гурткоў, хор (кіраунік У. Тэраўскі), танцевальная група (кіраунік Ч. Родзевіч) і аркестр народных інструментau (кіраунік Д. Захар). Значнай падзеяй стала пастаноўка п'есы Я. Купалы «Раскіданае гняздо» (адбылася 10 ліпеня). Як рэжысёр Ф. Ждановіч абапіраўся на практику папярэднікаў (асабліва І. Буйніцкага) і традыцыі беларускага народнага тэатра, імкнуўся да жыццёвай дакладнасці і праўдзівасці, шырокая выкарыстоўваў у пастаноўках народную музыку і спевы. Калектыву таварыства даводзілася працаваць у часы нямецкай і польскай акупацыі, грамадзянскай вайны. Аднак Ф. Ждановіч рабіў усё, каб захаваць яго: быў пашыраны рэпертуар, артысты ігралі спектаклі па творах К. Каганца, Я. Купалы, Я. Коласа, У. Галубка, К. Буйло, М. Чарота, шмат гастроліравалі па Беларусі. Пры іх удзеле быў створаны Беларускі савецкі тэатр (1918—1919) і Мінскае таварыства працаўнікоў

мастацтва (1919—1920). У 1920 годзе ў Мінску адкрыўся Беларускі дзяржаўны тэатр (БДТ-1), адным з арганізатараў і першым мастацкім кірауніком якога стаў Ф. Ждановіч. У рэпертуар увайшлі найлепшыя спектаклі таварыства (некаторыя дапрацаваныя), створаны новыя.

**Як рэжысёр Ф. Ждановіч аба-
піраўся на практику папярэд-
нікаў (асабліва І. Буйніцкага) і
традыцыі беларускага народ-
нага тэатра, імкнуўся да жыц-
цёвой дакладнасці і праўдзівас-
ці, шырокая выкарыстоўваў у
пастаноўках народную музыку
і спевы.**

У 1922-м пакінуў рэжысуру і пачаў выступаць як акцёр. Вылучаючыя такія сцэнічныя вобразы, як Быкоўскі, Сы-
мон («Паўлінка», «Раскіданае гняздо»)
Я. Купалы, Пекляванаў («Браняпоезд
14-69» У. Іванава), Караваеў («Мяцеж»
Д. Фурманава і С. Паліванава), Рычард
Даджэн («Вучань д'ябл» Б. Шоу), цётка
Чарлея («Цётка з Бразіліі» Б. Томаса)
і інш. У 1929 годзе выехаў у Саратаву. Вы-
кладаў у тэатральным вучылішчы, пра-
цаваў рэжысёрам і акцёрам у тэатрах
Расіі.

Не стала Фларыяна Ждановіча 22 ка-
стрычніка 1937 года.

Кацярына ВАРАНЬКО